

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 157 (6133) 9 ліпеня 1938 г., субота ЦЕНА 10 КАП.

ПОУНАСЦЮ ВЫКАНАЦЬ ДЗЯРЖАУНЫ ПЛАН РАЗВІЦЦА ЖЫВЁЛАГАДОЎЛІ

Сёння мы дружым пастанову Савета Народных Камісараў Беларускай ССР і ЦК КП(б)Б «Аб дзяржаўным плане развіцця жывёлагадоўлі па БССР на 1938 год». Пастанова мабілізуе ўсіх работнікаў сацыялістычнай жывёлагадоўлі, партыйныя і савецкія арганізацыі на барацьбу за далейшыя поспехі жывёлагадоўлі.

За апошнія чатыры гады калгаснікі нашай рэспублікі дабіліся значных поспехаў па развіццю жывёлагадоўлі. Даволі сказаць, што ў 1934 па 1938 год пагалоўе буйнай рагатай жывёлы калгасам узрастае на 88,7 проц., пагалоўе свіней — на 56,6 проц., авечак — на 177,2 проц.

Гэтыя поспехі з'яўляюцца вынікам велізарнай дапамогі, якая аказана савецкім урадам, Цэнтральным Камітэтам ВКП(б) і асабіста таварышам Сталіным калгаснікам і калгасам Беларусі.

Поспехі жывёлагадоўлі выражаюцца не толькі ў колькасным росце пагалоў. За гэтыя гады калгасам дабіліся паліпшэння стада. Толькі за 1937 год па калгасна-сялянскаму сектары было пакрыта племяннымі і палепшанымі вытворнікамі 67,4 проц. пагалоў кароў, 93,5 проц. пагалоў аўпатакаў.

За апошнія 4 гады калгаснікам рэспублікі аказана велізарная дапамога ў абавязванні каровамі і іншай жывёлай у асабістае карыстанне. Калгаснікі атрымалі больш 145 тысяч цёлак, 425.600 галоў свіней, 27 тысяч авечак. У выніку атрымана яшчэ адна бліскучая перамога — бескароўнасць у калгаснікаў у асноўным ліквідавана.

Аднак гэтыя поспехі не могуць нас супакоіць. Тым больш, што рад важнейшых дырэктыв партыі і ўрада ў галіне жывёлагадоўлі далёка не выкананы. Кармавая база ўсё яшчэ адстае ад росту пагалоў жывёлы. Вядома, што з гэтай прычыны ў мінулым годзе рад раёнаў рэспублікі не здолелі ўдзяліць забеспячэння жывёлы патрэбным кармамі. Ёсць яшчэ падзек жывёлы, асабліва маладняка. Не наведзена большэвіцкі парадок у племянной справе. Асабліва неярпіма рэспубліка адстае па канегадоўлі. Прадукцыйнасць жывёлагадоўлі ўсё яшчэ адстае паказ.

Буйнейшыя недахопы ў справе жывёлагадоўлі з'яўляюцца вынікам неадвальнай работы Наркамзема БССР, зямельных органаў, партыйных і савецкіх арганізацый на месцах. Не ўсёды ўлічаны ўрокі мінулых год.

Ворагі народа, якія арудвалі ў зямельных органах рэспублікі, нанеслі нямаля шкоды ў справе сацыялістычнай жывёлагадоўлі. Трагічныя-бухарынскія і напівнал-фашысцкія бандыты прышчэпвалі жывёле розныя хваробы, выводзілі са стору конька пагалоў, знішчалі маладняк, падрывалі кармавую базу, шкодніцка планавалі прырост пагалоў. І палер у раздзе месц няма яшчэ належнай большэвіцкай барацьбы за ліквідацыю вынікаў шкодніцтва ў жывёлагадоўлі. У некаторых раёнах, як у Клічаўскім, Дубровенскім, Пухавіцкім, Лёвеняжскім, Чэрвеньскім, Бялыніцкім, Магілёўскім, наглядваюцца факты варварскіх адносін да вырошчвання маладняка. У Клічаўскім раёне падзек цялят за першы квартал гэтага года складалі 9,5 проц. супрост 7,4 проц. у мінулым годзе. Падзек парасят складалі 15,8 проц. супрост 10,5 у мінулым годзе. У Дубровенскім раёне за першы квартал 1938 года загінула 11,5 проц. пагалоў жарабат.

Гэтыя і падобныя ім факты гавораць пра тое, што ў некаторых раёнах на асобных фермах, канюшнях прадаўжаюць арудваць варожыя людзі, што не ўсё ў парадку з палборам ветэрынарных і заатэхнічных работнікаў.

Совет Народных Камісараў Саюза ССР у сваёй пастанове ад 17 чэрвеня «Аб дзяржаўным плане развіцця жывёлагадоўлі на 1938 год» аланачыў, што «у даны момант асноўнай задачай у галіне жывёлагадоўлі, побач з далейшым ростам пагалоў жывёлы, з'яўляецца павышэнне прадукцыйнасці жывёлы шляхам паліпшэння пароднасці стада, умцавання кармавой базы і правільнай арганізацыі ветэры-

нары-заатэхнічнага абслугоўвання жывёлы». Выходзячы з гэтага ўказання саюзавага ўрада, СНК БССР і ЦК КП(б)Б зацвердзілі план павелічэння пагалоў жывёлы ў калгасам, вырошчвання маладняка ў калгасам і ў калгаснікаў, планы элучкі і метызаванні жывёлы, продажу племянных жарабцоў, забеспячэння кармамі, падрыхтоўкі кадрў масавай кваліфікацыі і т. д.

Усе ўмовы ёсць у нас для поўнага выканання дзяржаўнага плана развіцця жывёлагадоўлі. Перадвышам калгасам рэспублікі дасягнулі вельмі буйных поспехаў у справе паліпшэння прадукцыйнасці жывёлы. Ёсць некаторыя прыклады.

Свінагадоўчая таварная ферма калгаса «Чырвоныя Кубы», Аршанскага раёна, у мінулым годзе на кожную з 12 свінамаца атрымала па 18,7 дзесятных парасят і па 813 кіلوграмаў свінапрадукцыі. Такія-ж вынікі атрымала свінатварная ферма калгаса «Чырвоны ўдарнік», Шклоўскага раёна.

Соўгас «Крынік», Лёвеняжскага раёна, у мінулым годзе на кожную з 117 ўражальных кароў атрымаў улопу на 3.723 літры і забеспечыў прыбытку ў вазе цялят па 905 грамаў за суткі. А дзяржаўна-саўгасна-сялянскаму сектары ўрада Башкірава атрымала ад замаразненых за ёю 9 кароў па 4.495 літраў малака.

Аўцагадоўчая таварная ферма калгаса «Чырвоны ўсход», Кіраўскага раёна, ад 50 аўцамаца атрымала 115 ягнят. Настрыг воўны з кожнай авечкі ў сярэднім складалі 4,1 кіلوграма. Такія-ж бліскучыя вынікі атрымалі на аўцагадоўчай ферме калгаса «Юны комунар», Клімавіцкага раёна.

Падобныя прыклады можна прывесці і ў іншых калгасам. Умовы ў гэтых калгасам літаральна такія-ж, як і ў вусіх калгасам рэспублікі. Выдатныя паказальнікі па жывёлагадоўлі тут атрымалі ў выніку сапраўднай большэвіцкай барацьбы за жывёлагадоўлю, сапраўднага разгортвання сацыялістычнага саборніцтва на фермах.

Вядома заклучаецца ў тым, каб на аснове вопыту стаханавцаў наладзіць большэвіцкі парадок на кожнай ферме і ў алабаванні а дзяржаўным плане зрабіць усё неабходнае для стварэння моцнай кармавой базы, паліпшэння пароднасці і росту прадукцыйнасці жывёлагадоўлі.

1938 год павінен быць годам напружанай работы па стварэнню моцнай кармавой базы для жывёлы, што павінна выразіцца ў своечасовым і поўным выкананні планаў першага і другога ўжосаў, сіласавання кармоў, у асацыя балот і залужэнні, паліпшэнні лугоў і пасвішчаў.

Пастанова СНК БССР і ЦК КП(б)Б намічае канкрэтныя мерапрыемствы па павелічэнню колькасці жывёлы на дробных калгасных фермах. Зацвердзя план кантрактацыі цёлак і іншай жывёлы для надзялення калгаснікаў. Устаўлены ільготныя ўмовы куплі калгасам племянных быкоў у соўгасам.

Разам з гэтым пастанова зацвердзя план пагалоў крэйкамаца. ЦК КП(б)Б і СНК БССР асуджаюць практыку нежалання ваймаца крэйкамацаў і птушкагадоўлі.

СНК БССР і ЦК КП(б)Б абавязалі Наркамзем у трохдзённы тэрмін давесці план развіцця жывёлагадоўлі да абласцей і раёнаў. У бліжэйшыя дні павінны быць даведзены да ўсіх калгасам, калгаснікаў. Гэта работа надзвычай сур'ёзная. Трэба ўлічыць асаблівасці кожнага калгаса, прапанаваць калгаснікаў.

Велізарная дапамога, якая партыя і ўрадам і асабіста таварышам Сталіным аказана калгаснаму сялянству Савецкай Беларусі, стварыла выключна спрыяючыя ўмовы для далейшага росту сацыялістычнай жывёлагадоўлі, для павышэння яе прадукцыйнасці. Усё залежыць ад нас саміх, ад нашай большэвіцкай работы.

Мабілізуем усіх калгаснікаў, работнікаў соўгасам на паспяховае выкананне дзяржаўнага плана развіцця сацыялістычнай жывёлагадоўлі.

АБ ДЗЯРЖАУНЫМ ПЛАНЕ РАЗВІЦЦА ЖЫВЁЛАГАДОЎЛІ ПА БССР НА 1938 ГОД

ПАСТАНОВА СНК БССР і ЦК КП(б)Б

У выніку велізарнай дапамогі, аказанай савецкім урадам і Цэнтральным Камітэтам Усеаюнаў калгаснікам і калгасам Беларусі, штодзённай дапамогі і клопатаў асабіста таварыша Сталіна аб беларускім народзе і на аснове арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасам у калгасна-сялянскаму сектары БССР мае значныя поспехі ў справе развіцця сацыялістычнай жывёлагадоўлі.

З 1934 года пагалоўе буйнай рагатай жывёлы ў рэспубліцы вырасла на 40,7 проц., авечак — на 20,2 проц., свіней — на 85,7 проц. А пагалоўе-ж жывёлы калгасам вырасла за гэтыя гады па конях на 41,3 проц., па буйнай рагатай жывёле — на 88,7 проц., па свінях — на 56,6 проц., па авечках — на 177,2 проц. За гэтыя гады ў калгасам БССР праводзілася работа па якасному палепшэнню стада. У адным толькі 1937 годзе было пакрыта племяннымі і палепшанымі вытворнікамі па калгасна-сялянскаму сектары кароў — 41,9 проц., аўцамацаў — 47 проц., у тым ліку па калгасам: кароў — 67,4 проц., аўцамацаў — 93,5 проц.

За перыяд з 1934 г. па 1938 г. аказана велізарная дапамога калгаснікам у абавязванні жывёлай у асабістае карыстанне — калгаснікі жывёлагадоўчыя фермы. Калгаснікі рэспублікі атрымалі звыш 145 тыс. галоў цёлак, 425,6 тыс. галоў свіней, 27 тыс. галоў авечак.

У выніку велізарнай дапамогі, аказанай партыяй і ўрадам калгаснікам у набыцці ім кароў у асабістае карыстанне, бескароўнасць у калгаснікаў у асноўным ліквідавана.

Побач з намірумі дасягненнямі ў справе ўздыму жывёлагадоўлі рэспублікі, ЦК КП(б)Б і СНК БССР лічаць, што ў выніку неадвальнай работы партыі на месцах, а таксама падрыхтоўкі, шкодніцка-бухарынскіх, напівнал-фашысцкіх адрываў не выканана дырэктыв партыі і ўрада ў галіне жывёлагадоўлі: да гэтага часу ў рэспубліцы не ўпарадкавана племянная справа; кармавая база прадаўжае адставаць ад росту пагалоў жывёлы. Прадаўжае яшчэ мець месца падзек жывёлы, асабліва маладняка. Толькі за 1937 год загінула па рэспубліцы цялят — 19,2 проц., парасят — 19 проц., ягнят — 11,5 проц.

У вельмі неадвальным становішчы знаходзіцца канегадоўлі ў рэспубліцы. Звыш слаба арганізавана заатэхнічнае і ветэрынарнае абслугоўванне жывёлы калгасам і калгаснікаў. У асобных раёнах у 1937 годзе мела месца скарачэнне пагалоў жывёлы. Прадаўжае адставаць нізкая тэмпа і прадукцыйнасць жывёлагадоўлі: улопу малака, выхад мяса, настрыг воўны і т. д.

ЦК КП(б)Б і СНК БССР адзначаюць, што пераплачаровай задачай усіх партыйных, савецкіх і зямельных органаў БССР у справе развіцця жывёлагадоўлі з'яўляецца дакладнае выкананне ўказання Савета Народных Камісараў ССР аб тым, што «у даны час асноўнай задачай у галіне жывёлагадоўлі, побач з далейшым ростам пагалоў жывёлы, з'яўляецца павышэнне прадукцыйнасці жывёлы шляхам

палепшэння пароднасці стада, умцавання кармавой базы і правільнай арганізацыі ветэрынарна-заатэхнічнага абслугоўвання жывёлы». У выкананне пастановы СНК БССР аб дзяржаўным плане развіцця жывёлагадоўлі на 1938 год, СНК БССР і ЦК КП(б)Б пастанавілі:

1. Зацвердзіць план павелічэння пагалоў жывёлы ў калгасам і ў студзеня 1939 года да колькасці:

Колькі	У тыс. галоў	У проц. да пагалоў на 1-1-38 г.
Буйнай рагатай жывёлы	537,07	102,8
У т. л. кароў	788,5	109,2
Валоў старэй 2 год	290	118,1
Свіней	45	134,0
Авечак	250	119,7
	325	122,3

2. Зацвердзіць план вырошчвання маладняка прыпытоў 1938 г. ў калгасам і ў калгаснікаў у тыс. галоў:

У калгасам	У калгаснікаў
Жарабят	51,7
Цялят	208,5
Ягнят і казлят	98,0
Парасят	175,0
	265,0
	322,8
	1230,0

3. СНК БССР і ЦК КП(б)Б лічаць прыняццём план развіцця канегадоўлі мінімальным і абавязваюць Наркамзем БССР, абкомам і райкомам КП(б)Б, райкамтэтам ЦВК БССР па абласцях, райвыканкомам адначасова з дакладным планам жывёлагадоўлі да калгасам распрацаваць канкрэтныя мерапрыемствы, забеспячваючы захаванне кожнага рабочага каня, у асаблівасці маладняка.

4. Зацвердзіць план куплі і кантрактацыі ў калгаснікаў для арганізацыі новых і ўмацавання дробных калгасных таварных ферм 15 тысяч цёлак з размеркаваннем па абласцях і раёнах згодна дадатку № 3.

5. Зацвердзіць план кантрактацыі цёлак для надзялення бескароўных калгаснікаў у колькасці 20 тысяч цёлак, з іх: 3 тыс. галоў у калгасных фермах і 17 тыс. у калгаснікаў, а таксама кантрактаваць для дапамогі калгаснікам у абавязванні жывёлай асабістае карыстання: ягнят — 9,7 тыс. галоў, парасят — 100 тыс. галоў з размеркаваннем па абласцях і раёнах згодна дадатку № 4.

6. Давесці соўгасам прадаваць прызначаны на мяслагучу метысны маладняк метачнага складу калгасам і калгаснікам пры ўмове злучы ім дзяржаўнае адпаведнае колькасці мяса за лік плана соўгас з разліку кілограм на кілограм жывой вагі. Разлік за ўжормленасць абмяноўваемай жывёлы ўраўнаважыць па аб'ёме, устаноўленаму для дзяржаўных паставак мяса.

7. Устанавіць наступныя ільготныя ўмовы куплі калгаснікам племянных быкоў — соўгас Наркамзема і Наркамзема БССР прадаюць калгасам быкоў-вытворнікаў:

а) чыстапародных, на ўмове адчыта калгасам-пакупнікам паўтара цэнтнера мяса ў жывой вазе за кожны цэнтнер жывой вагі купляемага чыстапароднага быка;

б) метысаў 2 і 3 та пакалення, на ўмове адчыта калгасам-пакупнікам 1,8 цнт. мяса ў жывой вазе за кожны цэнтнер жывой вагі купляемага метыснага быка.

8. Устанавіць, што завоз племянной жывёлы калгасам павінен праводзіцца выключна пры наяўнасці папярэдняга заказу калгаса на гэту жывёлу і на ўстаўдзены з раённым земадзелам.

9. Зацвердзіць план пагалоў крэйкамаца 4 тыс. галоў і птушкі 28 тысяч галоў з размеркаваннем па абласцях і раёнах згодна дадатку № 5.

10. Надаючы выключнае значэнне справе развіцця дробнай жывёлагадоўлі, асабліва маючыся практыку нежалання на месцах — у раёнах і калгасам — ваймаца птушкамі крэйкамацаў і птушкагадоўлі і птушкагадоўлі.

11. Прапанаваць абкомам і райкомам КП(б)Б, старшым райкамтэтам ЦВК БССР па абласцях і райвыканкомам пры дакладным плане да калгасам па дробнай жывёлагадоўлі забяспечыць палбор такіх гаспадарак для птушкагадоўлі і крэйкамацаў, у якіх ёсць усе ўмовы для нармальнага іх развіцця, і забяспечыць выкананне плана.

12. Зацвердзяць СНК БССР план элучкі і метызаванні жывёлы ад 5 сакавіка 1938 года, план сенакачэння і сіласавання кармоў ад 2 чэрвеня 1938 года, план работ па масавай мелярацы, палепшэнню сенакошу і пасвішчаў па калгасам БССР ад 3 сакавіка 1938 г., а таксама план заветсеткі, зацверджаны СНК БССР 16 красавіка 1938 года, — лічыць дзяржаўным планам.

13. Зацвердзіць план продажу племянных жарабцоў 1938 года ўсяго 665 галоў, у тым ліку ў ГПР і калгасных племянных ферм — 200 галоў і з конесоўгасам — 100 галоў (па раёнах, гл. дадатку № 6).

14. Прапанаваць Наркамзему БССР і 3-дзённы тэрмін давесці план развіцця жывёлагадоўлі да кожнай вобласці і раёна. Прапанаваць абкомам КП(б)Б, райкамтэтам ЦВК БССР па абласцях, райкомам КП(б)Б і райвыканкомам распрацаваць з удзелам старшых калгасам, план і давесці да кожнага калгаса, а план вырошчвання маладняка — да кожнага калгасніка.

15. СНК БССР і ЦК КП(б)Б абавязваюць пры дакладным плане да калгасам кіравацца неабходнасцю найбольш быстрага павелічэння пагалоў жывёлы ў калгасам з дробнымі таварнымі фермамі, не дапускаючы паўтарэння практыкі мінулых год, калі ў калгасам, меўшых вялікую колькасць жывёлы, устаўляліся такі-ж процант прыросту пагалоў, як і для калгасам з

нязначнай колькасцю аграмадзенай жывёлы.

На пасяджэнні прэзідыумаў райвыканкомам, пры зацверджанні плячавых заданняў калгасам па жывёлагадоўлі, павінны абавязкова прысутнічаць старшыні адпаведных калгасам.

СНК БССР і ЦК КП(б)Б звяртаюць асаблівую ўвагу ўсіх мясцовых арганізацый на тое, каб пры дакладным дзяржаўнага плана развіцця жывёлагадоўлі да калгасам уважліва ўлічваліся асаблівасці кожнага калгаса і працяновы з боку калгасам.

16. СНК БССР і ЦК КП(б)Б указваюць абкомам і райкомам КП(б)Б, райкамтэтам ЦВК па абласцях, райвыканкомам на выключна важнае значэнне стварэння трывалай кармавой базы ў справе нармальнага развіцця жывёлагадоўлі і патрабуюць безагаворачнага, ва ўстаўдзены тэрміны выканання поўнаасця плана сіласавання і сенакачэння, а таксама асушкі балот і залужэння, палепшэння лугоў і пасвішчаў.

Неадкладна ўстанавіць для кожнага раёна планаванае заданне збору дадатковых рэсурсаў як кармавых, так і падслепных (збор ветак, жоўдуляў, сіласаванне тэхнічных ахлываў) прамысловых падпрыемстваў для кармоў, загатоўка сухога торфу, моху і лісьця для палслепкі.

17. Зацвердзіць план па падрыхтоўцы кадрў масавай кваліфікацыі ў колькасці 15.500 чалавек, у тым ліку: заатэхніцкай элучкі пунітам па каню — 2.500 чал., конюхам — 3.000 чал., сцяпнік-лаярах — 3.700 чал., свінарац — 1.800 чал., пастухоў — 2.500 чал., цялятнік — 2.000 чал.

18. Прапанаваць Наркамзему БССР абкомам КП(б)Б, райкамтэтам ЦВК БССР па абласцях, райкомам КП(б)Б і райвыканкомам забяспечыць выкананне гэтага плана.

19. СНК БССР і ЦК КП(б)Б патрабуюць ад Наркамзема БССР, абкомам КП(б)Б, райкамтэтам ЦВК БССР па абласцях, райкомам КП(б)Б і райвыканкомам забяспечыць выкананне пераходнага будаўніцтва скотных двароў не пазней і кастрычніка 1938 г. з абавязковым унутраным абсталяваннем (кармушкі, столі, вентыляцыя, вокны, жыласці і жыласціныя калодзежы). Новабудемцы пабудовы не ўдзяляюць і эксплуатацыю да поўнага іх абсталявання; адначасова весці рашучую барацьбу з аўтасанітарным утрыманнем жывёлы, рашуча ставячы задачу пераходу ў бугучым годзе на бягучае ўтрыманне ўсіх відаў сельскагаспадарчых жывёлы.

Соўгасам БССР і ЦК КП(б)Б лічаць, што велізарная дапамога, аказаная савецкім урадам і ЦК ВКП(б) і асабіста таварышам Сталіным калгаснаму сялянству Беларусі, стварыла ўсе ўмовы для далейшага росту пагалоў жывёлы, павышэння яе прадукцыйнасці, палепшэння яе пароднасці жывёлы і на аснове разгортвання сапраўднага сацыялістычнага саборніцтва і стаханавскага руху ў калгасам, соўгасам, фермах, сярэд калгаснікаў — забеспечыць поўнае выкананне дзяржаўнага плана развіцця жывёлагадоўлі.

Старшыня Савета Народных Камісараў БССР

А. КАВАЛЁЎ.
Сакратар Цэнтральнага Камітэта КП(б)Б
П. ПАНАМАРЭНКА

ПЛАН ПАГАЛОЎ РАБОЧАЙ І ПРАДУКЦЫЙНАЙ ЖЫВЁЛЫ У КАЛГАСАХ НА 1 СТУДЗЕНЯ 1939 ГОДА (У ТЫС. ГАЛ.)

Вобласці і раёны	Буйная рагатая жывёла				Авечкі і коні	Сумі
	Колькі	Усяго	У тым ліку кароў	У тым ліку валоў старэй 2 год		
Усяго па БССР	537,07	788,50	200,00	45,00	325,00	250,00
У тым ліку:						
Віцебская вобласць	131,27	194,00	70,19	1,35	99,35	49,33
Аршанскі	10,80	14,00	5,70	0,05	7,40	4,50
Асвейскі	3,38	4,70	2,00	—	3,20	1,70
Вагужоўскі	5,13	9,30	3,85	0,02	4,60	1,87
Бешанковіцкі	7,77	10,10	3,67	0,11	5,45	2,25
Ветрыніскі	5,58	6,80	2,90	0,04	3,20	1,34
Віцебскі	5,57	11,20	4,70	0,05	4,20	2,60
Гарадоцкі	5,40	9,70	3,60	0,08	4,80	2,70
Дрысенскі	7,32	11,30	4,48	0,01	5,70	4,05
Дубровенскі	7,42	7,50	3,20	0,06	4,90	2,62
Лельчынскі	6,85	9,20	4,00	0,07	5,60	2,05
Лёвеняжскі	6,42	13,50	5,50	0,02	4,50	2,75
Мехаўскі	6,33	11,40	4,58	0,01	4,50	1,60
Позанскі	6,18	9,90	4,30	0,02	3,70	1,45
Рагонскі	4,80	7,20	3,00	0,20	3,90	2,35
Сенненскі	7,90	10,30	3,95	0,12	4,90	1,70
Сіроўскі	5,60	9,00	3,60	0,18	4,60	2,90
Суражскі	5,72	9,10	3,90	0,03		

ДАДАТКІ ДА ПАСТАНОВЫ СНК БССР І ЦК КП(б)Б АБ ДЗЯРЖАУНЫМ ПЛАНЕ РАЗВІЦЦЯ ЖЫВЕЛАГАДОУЛІ ПА БССР НА 1938 Г.

ДАДАТАК № 2.

ПЛАН ВЫРОШЧВАННЯ ЖАРАБЯТ, ЦЯЛЯТ, ЯГНЯТ, КАЗЛЯТ І СВІНЕЙ 3 ПРЫПЛОДУ 1938 Г. У КАЛГАСАХ І У КАЛГАСНІКАУ К І-І-39 Г. (у тыс. галоў)

Table with columns for regions (Вобласці і раёны) and production types (Жарабят, Цялят, Ягнят і казлят, Свіней). Rows include 'Усяго па БССР' and various regional data.

ДАДАТАК № 3.

ПЛАН ПАКУПКИ БУИНАЙ РАГАТАЙ ЖЫВЕЛЫ ДЛЯ КАЛГАСНЫХ ТАВАРНЫХ ФЕРМ (АПРАЧА ПЛЕМЯННОЙ) НА 1938 Г. (у тыс. галоў)

Table with columns for regions (Вобласці і раёны) and purchase types (Усяго, У тым ліку: пакупка і кантрактна, у калгасніках). Rows include 'Усяго па БССР' and regional data.

ДАДАТАК № 3.

ПЛАН ПАКУПКИ БУИНАЙ РАГАТАЙ ЖЫВЕЛЫ ДЛЯ КАЛГАСНЫХ ТАВАРНЫХ ФЕРМ (АПРАЧА ПЛЕМЯННОЙ) НА 1938 Г. (у тыс. галоў)

Table with columns for regions (Вобласці і раёны) and purchase types (Усяго, У тым ліку: пакупка і кантрактна, у калгасніках). Rows include 'Усяго па БССР' and regional data.

ДАДАТАК № 4.

ПЛАН АКАЗАННЯ ДЗЯРЖАУНАЙ ДАПАМОГІ КАЛГАСНІКАМ У АБЗАВЯДЗЕННІ ЖЫВЕЛАЙ АСАБІСТАГА КАРЫСТАННЯ У 1938 Г. (у тыс. галоў)

Table with columns for regions (Вобласці і раёны) and aid types (Усяго, У тым ліку: план продажы цэла, у тыс. галоў; прадаць у калгасных фермах). Rows include 'Усяго па БССР' and regional data.

ДАДАТАК № 4.

ПЛАН АКАЗАННЯ ДЗЯРЖАУНАЙ ДАПАМОГІ КАЛГАСНІКАМ У АБЗАВЯДЗЕННІ ЖЫВЕЛАЙ АСАБІСТАГА КАРЫСТАННЯ У 1938 Г. (у тыс. галоў)

Table with columns for regions (Вобласці і раёны) and aid types (Усяго, У тым ліку: план продажы цэла, у тыс. галоў; прадаць у калгасных фермах). Rows include 'Усяго па БССР' and regional data.

ДАДАТАК № 5.

ПЛАН ПАГАЛОУА КРОЛІКАУ І ПУШАК НА І СТУДЗЕНЯ 1938 Г.

Table with columns for regions (Вобласці і раёны) and rabbit types (Кролікі-форы, Кролікі-маля, План пухавіц-пагаловаў). Rows include 'Усяго па БССР' and regional data.

ДАДАТАК № 6.

ПЛАН ПРОДАЖУ ПЛЕМЯННЫХ ЖАРАБЦОУ-ВЫТВОРНИКАУ У КАЛГАСАХ БССР

Table with columns for regions (Вобласці і раёны) and rabbit types (Кролікі-форы, Кролікі-маля, План пухавіц-пагаловаў). Rows include 'Усяго па БССР' and regional data.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

АЗДАРАВІЦЬ ПАРТКІРАУЌІЦВА РАЕНА

На першай Віцебскай абласной парткафаронцы многа гаварылася аб дрэннай рабоце Аршанскай партарганізацыі і асобных яе кіраўнікоў, як людзей, не заслугоўваючых палітычнага давер'я.

чых планаў прамысловых прадпрыемстваў раёна за паўгоддзе яшчэ раз пацвярджаюць, што найбольш адстаючым прадпрыемствам з'яўляецца Асінторф, які выканаў свой план за паўгоддзе на 69,4 проц., а таксама хлебакамбінат і інш. Гэтыя прадпрыемствы не толькі не выконваюць праграму, але працягваюць ітэж горш, чым у мінулым годзе, што пагражае зрывам выканання ўсёй гадавой праграмы.

Між тым становішча з партыйным кіраўніцтвам у раёне ўяна неадназначнае. На сутнасці справы ніякай партыйнай работы райкам і яго апаратам не праводзіцца.

У галіне сельскай гаспадаркі не вядзецца баявой, прадуманай работы па ліквідацыі вынікаў шкодніцтва ў галіне жывёлагадоўлі, работы па адцягванню хутароў, па ўважлівым севазароўтву ў калгасах.

Рашэнні партыйнай канферэнцыі і XVII з'езда КП(б)Б не рэалізуюцца. Райком не кіруе парвечным партарганізацыям, ён адарваны ад іх. Становішча, якое было да раённай парткафаронцы, не змянілася.

Выкананне дзяржаўных абавязковых паставак і плацяжоў праходзіць надзвычай дрэнна. Есць рад фактаў, якія сігналізуюць аб тым, што паставы ЦК ВКП(б) аб забароне вышчлення калгаснікаў з калгасаў, аб няправільным размеркаванні даходаў у калгасах і інш. парушаюцца асобнымі сельсаветамі і калгасамі (Бараньскім, Смольнянскім, Шыбенскім сельсаветамі і інш).

Паранейшаму выключна дрэннае становішча з партыйнай прапагандай у раёне. Слаба пастаўлена работа па партгучбе ў партшколах горада і асабліва ў вёсках. Дырэктыва партыйнай канферэнцыі ў гэтым напрамку не праводзіцца ў жыццё.

Дрэнна абстаіць справа з арганізацыяй і ўлікам працы калгаснікаў. Працоўная дысцыпліна ў раёне калгасаў развалена. Усё гэта сведчыць аб дрэннай рабоце райка, які да мая месяца ўзначальваў тав. Барань — цяперашні дырэктар райкома партыі, а зараз узначальвае тав. Чаркес. Тав. Чаркес не влодзіў дабіцца дысцыпліны ў апаратах і мабілізаваць работнікаў аддзела на барацьбу за рашучую ліквідацыю вынікаў шкодніцтва на ўзроўню падрыхтоўкі і правядзення ўборачнай кампаніі.

Вопыт агітацыйна-масавай работы, наколены парвечным партарганізацыям і часе правядзення кампаніі на выбарах у Вірхоўны Совет БССР, не абагуляе, ніякіх мер па замацаванню кадраў агітатараў, выраштых за апошні месяц, а таксама па працягванню агітацыйна-масавай работы сярод насельніцтва да гэтага часу не прынята.

Дзе прычыны гэтых сур'ёзнейшых драўраў у рабоце Аршанскай партарганізацыі? Прычыны ў тым, што ў партарганізацыі меў месца ў апошні час настроі самасупакоення, наўдасць ідыялічнай хваорыі — палітычнай безалаготнасці, прарупленне класвай пільнасці, слабае разгортванне крытыкі і самакрытыкі. У выніку гэтага ў асобных звеннях партарганізацыі мела месца ослабленне барацьбы з класва-варожымі элементамі, замаскіраванымі ворагамі народа, якія прабраліся на адказныя пасты.

Як вядома, падляга траціцска-бухарынскія і нацыянал-фашысцкія шпёны і дыверсанты праводзілі сваю шкодніцкую работу на раёне прадпрыемстваў Аршанскага раёна (БелДРЭС, Асінторф, Ільінакамбінат і мяскамбінат). Між тым, вынікі гэтага шкодніцтва ліквідуюцца назвычай марудна. Выклікае вялікае незаўроўненне тая акалічнасць, што работа па падрыхтоўцы да пуску другой чаргі БелДРЭС'а ідзе выключна павольнымі тэмпамі.

З гэтых фактаў партарганізацыі неабходна зрабіць сур'ёзнейшы вывад. Неабходна аздаравіць партыйнае кіраўніцтва ў раёне і па-агуламу ўстаць на арыштанцкі шлях рашэнняў XVII з'езда КП(б)Б.

Даныя аб ходзе выканання вытвор-

Віцебскаму абласному камітэту партыі трэба неадкладна заняцца справамі Аршанскай партарганізацыі.

М. ЯЗЫЧКІ.

ПЛЕНУМ ГОМЕЛЬСКАГА АБЛАСНОГА КАМІТЭТА ПАРТЫ

ГОМЕЛЬ. Учора адбыўся пленум Гомельскага абласнога парты. Пленум аслабаў тав. Кургана І. М. ад работы першага сакратара абласнога камітэта партыі ў сувязі з адкліканнем яго ў распарадкаванне ЦК КП(б)Б.

Пленум аднагалосна выбраў выканавочным абавязкі першага сакратара Гомельскага абласнога КП(б)Б тав. Жыжэнкава Флавіяна Васільевіча, які раней працаваў у аддзеле кіруючых партарганізацыі ЦК ВКП(б). У рабоце пленума прымаў удзел сакратар ЦК КП(б)Б тав. Панамарэнка.

3 ГІСТОРЫІ БАРАЦЬБЫ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА ЗА СВАЁ ВІЗВАЛЕННЕ

Р. ПІНІС

На аснове вялікай Сталінскай Канстытуцыі 26 чэрвеня працоўныя Савецкай Беларусі выбралі свой Вірхоўны Совет. Першым дэпутатам у наш сацыялістычны парламент выбраў усевародны дэпутат, вялікі друг беларускага народа — таварыш Сталін і яго бліжэйшыя саратнікі таварышы Молатаў, Варашылаў, Калінін, Кагановіч, Ежоў, Андрэеў, Жданав, Мікіян.

Захваціўшы ў 1919—1919 гг. Літву, Заходнюю Украіну і частку Беларусі, польскія імперыялісты не думалі на гэтым спыняцца. Яны хацелі вярнуць сабе не толькі страчаныя ў выніку Кастрычніцкай рэвалюцыі, але і спадзяваліся захаваць усю Украіну, Беларусь і стварыць «вільгію Польшчу» — ад мора да мора.

У дзень выбараў беларускі народ яшчэ раз прадэманстраваў перад усім светам маральнае і палітычнае адзінства народаў СССР.

Польшча прымала ўдзел у барацьбе супроць савецкай улады ў першым і другім паходах Антанты, маючы на уме сваімі дэяннямі на захадзе адцягваць часткі Чырвонай Арміі з рашучых участкаў фронту — калчакскага, затым дэянінскага. Якраз у перыяд другога паходу Антанты Польшча захапіла Менск.

Пленум абавязвае выбравы выканавочным абавязкі першага сакратара Гомельскага абласнога КП(б)Б тав. Жыжэнкава Флавіяна Васільевіча, які раней працаваў у аддзеле кіруючых партарганізацыі ЦК ВКП(б).

Калі першыя два паходы Антанты былі адбіты, імперыялісты не страцілі надзеі на знішчэнне савецкай улады. Яны імкнуліся арганізаваць новы, трэці паход Антанты супроць малодзай савецкай рэспублікі, даручыўшы на гэты раз выступленне беларускай Польшчы. Выступаючы як агент англа-французскага імперыялізму, Польшча мела яшчэ і свае ўласныя планы ў заўважанае ёй вайне.

Гэтыя выбары бліскачуча перамогу атрымаў магутны, непераможны сталінскі блок камуністаў і беспартыйных.

Але савецкі ўрад не жадаў гэтай вайны. Мы не хацелі больш праліваць дарагоў кроў нашых сыноў, мы хацелі перайсці да мірнага сацыялістычнага будаўніцтва.

Паўсямесна выбраны кандыдаты блока камуністаў і беспартыйных — лепшыя сыны і дачкі нашага народа, партыйныя і непартыйныя большыкі, беззаветна адданая справе сацыялізма.

Савецкі ўрад многа раз прапанаваў Польшчы пачаць перагаворы аб міры, ідучы ёй на вялікіх ўступкі.

У гэтых выбарах бліскачуча перамогу атрымаў магутны, непераможны сталінскі блок камуністаў і беспартыйных.



Дом Урада УССР на вуліцы Кірова ў Мінску.

ПАЗЫКА ТРЭЦЬЯЙ ПЯЦІГОДКІ

СУМА ПАПІСКІ РАСЦЕ 3 ДНЯ У ДЗЕНЬ

МАЗЫР. (Спец. нар. «Звязды»). Калгаснікі і калгасніцы савецкага Палесся дружна падпісаліся на Пазыку трэцяй пяцігодкі, яшчэ раз прадэманстраваўшы сваю гарачую любоў і адданасць сацыялістычнаму радыму. У мінулым годзе на і вераня сума падпіскі сярод калгаснікаў складала 1.961.000 руб., а ў гэтым годзе на 6 ліпеня ў калгаснай вёсцы было размеркавана пазыкі на 2.145.000 руб. 83.000 калгаснікаў і калгасніц падпісаліся ўжо на новую пазыку.

Калгаснікі ўносяць першы ўнёсак па пазыку. У калгасе «Чырвоная Аршанка», Чырвонаслабодскага сельсавета, Калаткавіцкага раёна, падпіскай ахопіла 287 чалавек на суму 8095 рублёў. З іх 2.500 рублёў ужо ўнесены.

Да канца дня 6 ліпеня па вобласці было размеркавана пазыкі сярод рабочых, служачых і калгаснікаў на суму 8.155.000 руб. У мінулым годзе пазыка абароны была рэалізавана, па даных на 1 верасня, на суму 7.752.000 руб. В. МАЧАЛЬСНІ.

103,5 ПРОЦ. ТРОХТДНЕВАГА ЗАРАБОТКУ ЧЫГУНАЧІКАУ

3 вялікай радасцю рабочыя і служачыя Менскага аддзялення чыгуны падпісаліся на Пазыку трэцяй пяцігодкі. Да 12 гадзін нова 5 ліпеня падпіска ў асноўным была закончана. Усяго падпісалася 6.324 чал. на суму 1.317.915 руб., што складае 103,5 проц. да трохтднёвага заробку ўсёх падпісаўшыхся. Н. СТРАЛЬЧАНКА.

КАЛГАСНІКІ—АКТЫУНЫЯ ПАПІСЧЫКІ НА ПАЗЫКУ

ПУХАВІЧКІ. Кожны дзень павялічваліся лікі падпісчыкаў на Пазыку трэцяй пяцігодкі. На 7 ліпеня сума падпіскі па раёну складала 489.000 руб. З вялікім энтузіязмам падпісаліся на пазыку калгаснікі сельгасарпелі «Новай зара», Бялыскага сельсавета. Ахопіла падпіскай больш 80 чалавек на суму 8.315 руб.

ПЕРШЫЯ УЗНОСЫ

СМАЛЯВІЧЫ. Дружна праходзіць падпіска на Пазыку трэцяй пяцігодкі. На 7 ліпеня працоўныя раёна падпісаліся на 803.000 руб., што перавышае суму мінулага года падпіскі на 196.000 руб. З выключным удзелам праходзіць рэалізацыя падпіскі сярод калгаснікаў. Так, калгаснікі калгаса імя Леніна ўнеслі ўжо на пазыку 1.000 руб. П. ПРЫМІЧОУ.

КАЛГАСНІКІ—АКТЫУНЫЯ ПАПІСЧЫКІ НА ПАЗЫКУ

Калгаснікі ІІІ. Салавейчык, З. Левін, Н. Кур'яновіч, Д. Шабуля і І. Салавейчык падпісаліся кожны на 100 руб. Комсамольцы Кастуся Каралы і Аляксандр Мазанін падпісаліся кожны на 85 руб. Сям'я калгасніка Ф. П. Карэлага ў ліку трох чалавек падпісалася на 175 руб. Падпіска па ўсяму раёну паспяхова прадаўжаецца і ў бліжэйшыя дні будзе закончана. П. НАШКОУ.

ЛЭЗНЯНСКІЯ УНЦЕР-ПРЫШЫБЕЕВЫ

У стэпанскай раённай газеце «Ленінскі сцяг» быў змешчаны допіс «Не вядуць барацьбы з павалікай». Газета правільна паставіла пытанне аб тым, што ў калгасе «Ударнік», Уваўскага сельсавета, было пасеяна 0,75 гектара канопнымі засмечаным насеннем.

аліны за адным праўдзеным і калгаснікі паднялі рукі. А потым Куцкія адабраў у арыштыванага старшыні пачату і аддаў апошняму загал:

Газета выступала 6 чэрвеня. Старшыня Уваўскага сельсавета Куцкія, які ніколі не вызначыў аператывным рэагаваннем на сігналы друку, — на гэты раз хутка наведваў калгас. Прыехаў ён у ноч з 8 на 9 чэрвеня і пачаў «дзейнічаць».

— Запраччы каня! Арыштываныя па ноў аддзесі ў раённую міліцыю і Марозаў у суправаджэнні міліцыянера былі награваны ў раённую міліцыю і ўзаты пад варту.

Перш за ўсё ён аддаў загал неадкладна даставіць да яго старшыню калгаса тав. Мігчанка, а потым брыгадзіра Марозава, а за імі — членаў праўдзены.

Можна было-б падумаць, што яшчэ больш былі абураны фактам бесчэснасці Куцкіна кіраўнікі Лэзнянскага раёна, што яны паднялі грамадскія, пакараці Куцкіна за варожыя дэяніі, за незаконныя арышты.

Павачарговаць абору, безапелічнасць і грубасць з імі старшыня сельсавета аддаваў загал, — з усёй гэтага калгаснікі заключылі, што справа невызначная.

На жаль, так не было. Гэты факт у раёне змавалі, схавалі ад грамадскасці. Куцкіны па-ранейшаму прадаўжаюць бесчэснасць.

Куцкін тым часам аддаваў чарговы загал:

Адразу-ж пасля вызвалення з-пад арышту тав. Мігчанка з'явіўся да старшыні райвыканкома тав. Салага. Расказаў яму аб усім падрабязна. Салага роўнадупіна выслушаў яго і зварнуў:

— Я, адракамандаванаў ён, прыехаў да вас па дурчэнню райкома партыі. Вы, зразумела, чыталі допіс у раённай газеце наконт канопняны.

Як там рабавіраў лэзнянскі пракурор-нам невідома. Магчыма, яму часу не было. Спывіржана, напрыклад, што тав. Гарошкін у гэты дні вяліка многа чытаў дакладна на тму аб савецкай Канстытуцыі, аб правах савецкага грамадзяніна. Але як-бы там ні было, праз... дваццаць дзён пракурор усюмніў аб завае і... пераслаў не ў райвыканком «для рэагавання».

— І гэсь пачалося «пасаджэнне праўдзены з актывам».

Што датычыць сакратара райкома КП(б)Б тав. Базылеўскага, дык той проста не ведаў ў чым справа:

Старшыня сельсавета гаварыў яшчэ адно загал:

— Здаецца, — гаворыць ён, — што гэтым фактам залмаўся раённы вымаўны аддзел. Дакладна я вам нічога не магу сказаць.

— Я, адракамандаванаў ён, прыехаў да вас па дурчэнню райкома партыі. Вы, зразумела, чыталі допіс у раённай газеце наконт канопняны.

Мінчанка вярнуўся ў калгас. Старшыня сельсавета не дапусціў яго да работы.

— І гэсь пачалося «пасаджэнне праўдзены з актывам».

— Ен намі знят з работы. Нікі чорт прымскаў яго ў калгас. Я пачаці не аддам.

— Я, адракамандаванаў ён, прыехаў да вас па дурчэнню райкома партыі. Вы, зразумела, чыталі допіс у раённай газеце наконт канопняны.

— Яшчэ адно пытанне боць. Я вачот Мігчанка. Калі хочаць, можна яго аднавіць старшыню. Мая справа малюска. Рапайце самі.

— Я, адракамандаванаў ён, прыехаў да вас па дурчэнню райкома партыі. Вы, зразумела, чыталі допіс у раённай газеце наконт канопняны.

Рашэннем агульнага схода калгаснікаў Мігчанка быў адноўлен у права старшыні калгаса. На гэтай паставе лэзнянскія кіраўнікі лічаць, што справа закончана.

— Я, адракамандаванаў ён, прыехаў да вас па дурчэнню райкома партыі. Вы, зразумела, чыталі допіс у раённай газеце наконт канопняны.

Гэта — па думцы лэзнянскія кіраўнікоў. Нам-жа думаецца, што справа яшчэ не закончана. Наадварот, яшчэ толькі пачынаецца. Слова яшчэ з Пракуратурнай рэспублікі.

— Я, адракамандаванаў ён, прыехаў да вас па дурчэнню райкома партыі. Вы, зразумела, чыталі допіс у раённай газеце наконт канопняны.

М. ДУБІН, І. ШЛЯФЕР.

— Я, адракамандаванаў ён, прыехаў да вас па дурчэнню райкома партыі. Вы, зразумела, чыталі допіс у раённай газеце наконт канопняны.

— Я, адракамандаванаў ён, прыехаў да вас па дурчэнню райкома партыі. Вы, зразумела, чыталі допіс у раённай газеце наконт канопняны.

— Я, адракамандаванаў ён, прыехаў да вас па дурчэнню райкома партыі. Вы, зразумела, чыталі допіс у раённай газеце наконт канопняны.

— Я, адракамандаванаў ён, прыехаў да вас па дурчэнню райкома партыі. Вы, зразумела, чыталі допіс у раённай газеце наконт канопняны.

— Я, адракамандаванаў ён, прыехаў да вас па дурчэнню райкома партыі. Вы, зразумела, чыталі допіс у раённай газеце наконт канопняны.

— Я, адракамандаванаў ён, прыехаў да вас па дурчэнню райкома партыі. Вы, зразумела, чыталі допіс у раённай газеце наконт канопняны.

— Я, адракамандаванаў ён, прыехаў да вас па дурчэнню райкома партыі. Вы, зразумела, чыталі допіс у раённай газеце наконт канопняны.

— Я, адракамандаванаў ён, прыехаў да вас па дурчэнню райкома партыі. Вы, зразумела, чыталі допіс у раённай газеце наконт канопняны.

— Я, адракамандаванаў ён, прыехаў да вас па дурчэнню райкома партыі. Вы, зразумела, чыталі допіс у раённай газеце наконт канопняны.

— Я, адракамандаванаў ён, прыехаў да вас па дурчэнню райкома партыі. Вы, зразумела, чыталі допіс у раённай газеце наконт канопняны.

— Я, адракамандаванаў ён, прыехаў да вас па дурчэнню райкома партыі. Вы, зразумела, чыталі допіс у раённай газеце наконт канопняны.

— Я, адракамандаванаў ён, прыехаў да вас па дурчэнню райкома партыі. Вы, зразумела, чыталі допіс у раённай газеце наконт канопняны.

— Я, адракамандаванаў ён, прыехаў да вас па дурчэнню райкома партыі. Вы, зразумела, чыталі допіс у раённай газеце наконт канопняны.

— Я, адракамандаванаў ён, прыехаў да вас па дурчэнню райкома партыі. Вы, зразумела, чыталі допіс у раённай газеце наконт канопняны.

— Я, адракамандаванаў ён, прыехаў да вас па дурчэнню райкома партыі. Вы, зразумела, чыталі допіс у раённай газеце наконт канопняны.

— Я, адракамандаванаў ён, прыехаў да вас па дурчэнню райкома партыі. Вы, зразумела, чыталі допіс у раённай газеце наконт канопняны.

— Я, адракамандаванаў ён, прыехаў да вас па дурчэнню райкома партыі. Вы, зразумела, чыталі допіс у раённай газеце наконт канопняны.

«У сям'ю чырвонаармейцаў беларускай разгарабілі ўсю маемасць. Мужчыны саслалі ў канцэнтрацыйныя лагеры, удзельнічаючы ў Чырвонай Арміі расстрэльвалі. Калі ў алкас на неспыняючыся грабяжы сяляне вёскі Зарытыва (240 двароў) арганізавалі еамабарону і прагвалі легіянераў, тавы з'явіўся беларускі атрад на расправу. Вёска была падпалена і агрэта длапчоту. Упякутых жыхароў, у тым ліку жанчын і дзяцей, расстрэльвалі. Злоўжыны — жывыя кідалі ў аговы. Вёска была ператворана ў груды пошуду».

Ноччу, калі сяляне спалі, легіянеры зрабілі напад на вёску Каменку, Сноўскай воласці і спалілі яе.

Асобы, якія прыбылі з Бабруйскага павета ў Смаленск, расказвалі ў рэдакцыі «Звязды», што ў вёсках сапраўды казмар, у занятых валасцях амаль няма неагвалтаных дварач і вільгіх клошпаў».

Малі расстрэленага ў Дукорах на чаліка партызанскага атрада Андрэй Блажко — Барвара Пятроўна ўспаміне аб беларускай наступнае: «Расстрэльваць сялян, бить жанчын, дзяцей — на гэта яны былі вялікія мастры. Памятаю, як зараз, выгналі на поле ўб насельніцтва сяла Дукоры і прагвалі: вылітае таварышоў Андрэя. Ніхто і рота не раскрыў, каб павяць прывісца. Тавы беларускія знялі з падвоў кулямёт і адкрылі стрэльбу па народу, дзе былі дзеці і старыкі. Многія забілі, сярод іх маіх суседзяў Лебедзя, Страха, Кузьміна. Я яшчэ і папер нашу сладу шампадоў».

Вёску Качэрычы Бабруйскага павета беларускія акружылі з усіх бакоў і падпалілі. З паловай вёскі не выпусцілі нікога, нават жанчын з груднымі дзецімі. У жудасных мукх згаралі жытвымі 200 чалавек».

Цяжка даць малюнак усіх жудаснай і злешкаў, якія прышлося перажыць беларусаму народу ў гэты перыяд. Памяць аб гэтых злешках і палкая нянавісць да іх арганізатары і патхніцеляў будзе вачна жыць у сэрцах працоўных Беларусі.

(Прцяг у наступным нумары).

